

Прэдзеіна А.В., аспірантка

ТЭРМІНАЛАГЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ КРАЯЗНАЎЧАЙ БІБЛІЯГРАФІІ

Пры вывучэнні краязнаўчай бібліяграфічнай дзейнасці абласных універсальных навуковых бібліятэк Беларусі (АУНБ) патрэбна выявіць не толькі спецыфічныя паняцці, якія характэрны для гэтага напрамку іх працы, але і агульныя, якія вызначаюць сутнасць паняцційнага апарату краязнаўства. У якасці такіх выступаюць паняцці «край», «краязнаўства», «краязнаўчая літаратура», «краязнаўчая бібліяграфія».

Этымалагічны і лагічны аналізы асноватворных паняццяў краязнаўчай бібліяграфіі, якія былі праведзены намі, дазволілі зрабіць наступныя выклады.

Паняцце «край» з'яўляецца абстрактна-сітуатыўным (плаывающим). Змест яго складае сукупнасць адзнак: адміністрацыйна-тэрытарыяльная, культурна-гістарычная, фізіка-геаграфічная, прыродна-кліматычная, геалагічная, эканамічная, этнографічная. Аб'ём паняцця акрэсліваецца колькасцю выбранных адзнак, іх камбінацый. Межы паняцця «край» рухомыя. Верхняя павінны быць менш тэрыторый краіны, а ніжнія - звужаны да дробнай часткі краю (вуліца, прадпрыемства, рака...). Каб абстрактнае паняцце стала конкретным, неабходна дадаць да яго іншыя вызначальнікі (павялічыць яго змест), напрыклад «Магілёўскі край». Вылучэнне паняцця «край» па нацыянальнай прымене лічым неправамоцным, таму што апошняя выходзіць за яго межы.

У якасці сіноніма тэрміна «край» магчыма выкарыстанне тэрміна «рэгіён», а затым у пэўных значэннях вытворных ад яго: «рэгіёнальнства», «рэгіональная бібліяграфія», «рэгіональны документ».

Пазнанне краю, усебаковае яго вывучэнне складаюць мэту краязнаўства. Спецыфічны проблемай краязнаўства Беларусі з'яўляецца размежаванне паняццяў «краязнаўства» і «беларусазнаўства». Гэта асабліва важна для вызначэння меж, у

якіх неабходна ажыццяўляць краязнаўчую бібліяграфічную дзейнасць АУНБ. У ходзе аналізу існуючых думак спецыялістаў па пытанню аб'ёму і зместу гэтых паняццяў мы прыйшлі да вываду, што паняцце «краязнаўства» неабходна разглядаць як частку паняцця «беларусазнаўства».

Да крыніц краязнаўства адносіца і краязнаўчая літаратура, якая звязана з краем рознымі адзнакамі: зместам, формамі альбо іх спалучэннем. На наш погляд, на сучасным этапе мэтагодна ўжываць тэрмін «краявы дакумент», у аб'ём якога ўключаюцца ўсе дакументы, што адносяцца да краю як па форме, так і па зместу. Вызначэнне паняцця «краявы дакумент» набудавана на агульнавядомым філософскім палажэнні аб дыялектычным ацвістстве формы і зместу, а іменна: краявы дакумент — гэта дакумент, які зместам і формай або толькі зместам ці формай звязаны з краем. Такім чынам, змест паняцця «краявы дакумент» уключас: краязнаўчыя дакументы, мясцовыя выданні, дакументы ўраджэнцаў і дзеячаў краю і біяграфічныя дакументы аб іх. Адносіны паміж асноўным паняццем і яго складанымі часткамі вызначаюцца родавідавымі сувязямі. Для азначэння дакументаў, якія адносяцца да краю па зместу, аўтарскай прыналежнасці, але выдадзеных за яго межамі, мэтагодна выкарыстоўваць тэрміны: «змястоўная краязнаўчая экстэрэйрыка», «аўтарская краязнаўчая экстэрэйрыка», якія з'яўляюцца вытворнымі ад агульнага тэрміна «экстэрэйрыка».

У бібліяграфізнаўстве найбольыш часта ўжываецца тэрмін «краязнаўчая бібліяграфія». Існуоць два напрамкі ў вызначэнні яго аб'ёму і зместу.

Прадстаўнікі першага з іх выступаюць за пашыранае яго тлумачэнне, уключаючы ў гэта паняцце трывіды краязнаўчай бібліяграфіі:

1) бібліяграфію літаратуры, якая па зместу звязана з краем (уласна краязнаўчую бібліяграфію);

2) бібліяграфію мясцовага друку;

3) бібліяграфію мясцовых дзеячаў і ўраджэнцаў. У межах другога напрамку спецыялісты разглядаюць гэтае паняцце больш вузка. Яны лічаць, што краязнаўчая бібліяграфія - гэта бібліяграфія

літаратуры, якая адносіца да вызначанай тэрыторыі толькі па зместу. У першым выпадку супяречнасць заключаецца ў тым, што прадстаўнікі гэтага напрамку ў якасці і родавога, і аднаго з відаў бібліяграфіі выкарыстоўваюць тэрмін «крайзнаўчая бібліяграфія». Пагэтаму да аднаго з яе відаў яны прапаноўваюць дадаць, здаецца бы, змястоўную адзнаку «ўласная крайзнаўчая бібліяграфія», хоць слова «ўласная» нікак змястоўнай нагрузкі не нясе. У другім выпадку, на наш погляд, змест тэрміна «крайзнаўчая бібліяграфія» раскрываецца няпоўна, таму што аўтары яго акрэсліваюць (абмажкоўваюць) гэты тэрмін толькі аднымі відам: «бібліяграфія літаратуры, якая адносіца да краю па зместу». Каб вызначыць лагічна несупяречлівую рода-відавую паняці крайзнаўчай бібліяграфіі, мы прапаноўваем у якасці родавага паняція выкарыстоўваць тэрмін «крайовая бібліяграфія», які абазначае арганізацыйна-тэрытарыяльную частку краіны. У межах яго існуюць такія віды бібліяграфіі, як:

- 1) краязнаўчая;
- 2) мясцовых выданняў;
- 3) ураджэнцаў і дзеячаў kraю.